

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 174 (2558)
СУБОГА
3
ЖНІУНЯ
1935 г.
год выдання XVIII

ЦК ВКП(б) — тав. СТАЛІНУ

Тт. Орджанікідзе, Варашылаву, Косарэву

Выконваючы воля ўрада і партыі ў справе падрыхтоўкі смелых мужных паветраных байцоў вялікай соцыялістычнай радзімы, 2 жніўня, у 8 гадзін раніцы, у раёне ст. Хімки парашутысткі т. Г. Б. ПЯСЕЦКАЯ і А. А. ШЫШМА-

РОВА (студэнткі Маскоўскага Інстытута фізікультуры), падрыхтаваныя Эксперыментальным Інстытутам Нарыяцэпрама, зрабілі грунавы прыжок з самалёта «АНТ-7», піпатуемага пятчыкам тав. Т. Т. Маламуз з вышыні 7.923 метраў без кіслародных прыбораў, устанавішы

новы сусветны рэкорд высотных прыжкоў без кіслародных прыбораў не толькі для жанчын, але і для мужчын. Толькі любоў і рэвалюцыйная адданасць соцыялістычнай радзіме і нашай вялікай партыі Леніна — Сталіна, кіруемай вялікім Сталіным,

забеспечылі нам гэтую перамогу. Няхай жыве наша партыя і яе прэзідыр вялікі Сталін! Парашутысткі Галіна ПЯСЕЦКАЯ, Анна ШЫШМАРОВА. Начальнік — галоўны інструментар Эксперыментальнага Інстытута ІНЦП ГРАХОУСКІ.

У МАСЫ!

Шэсць дзён VII сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала абмяркоўваў даклад тав. Вільгельма Піка — справядзачу аб дзейнасці Выканаўчага Камітэта. У спрэчках выказаліся 60 дэлегатаў ад 46 краін. Большэвіцкая самакрытыка і крытыка характарызуюць большасць выступленняў. Пасля такога стараннага ўсебаковага аналізу VII кангрэс у аднагалосна прынятым рашэнні поўнаасцю адобрыў палітычную лінію і практычную дзейнасць Выканаўчага Камітэта.

Прынятае кангрэсам рэзалюцыя старанна абмяркоўвалася на кожнай дэлегацыі; яна з'яўляецца, такім чынам, рэзультатам калектыўнай работы ўсяго кангрэса і з'яўляецца аб тым духу сапраўднага пролетарскага дэмакратызма, які пануе ў Комуністычным Інтэрнацыянале.

Кангрэс адважна адобрыў палітыку Выканаўчага Камітэта, накіраваную на ўстаўленне адзіноства дзейнасці з соцыял-дэмакратычнымі партыямі ў барацьбе супроць фашызма, імпэрыялізму і вайны. Гэта палітыка ўжо дала першыя рэзультаты ў розных краях. Калі камуністычны Інтэрнацыянал не ўважваў на лічыць перамогі соцыялізма, то гэта не яго віна, а віна II Інтэрнацыянала, адзіноцкага прапановы і звароты Камітэта.

Барацьба за адзіноцтва дзейнасці рабочага класа, барацьба за напружаны антыфашысцкі і антываенны фронт каміруе на ўсіх выступленнях дэлегатаў і з'яўляецца вясёлым перамога рашэння, прынятага VII кангрэсам.

Дыягр, калі ў розных краях спецыялістычныя партыі, якія павінны быць у аснове на-лейшай работы Выканаўчага Камітэта. Кангрэс пры гэтым выхадзіць з таго, што складанасць пра-перанай абстаноўкі і ўсё ўзра-стаючае рэвалюцыйнае ўдзяленне работ і лозунгаў кому-ністычных партыяў на шырокім ра-бочым масе, у тым ліку на членах соцыял-дэмакратычнай партыі. Выходзячы з гэтага, кангрэс абавязвае ўсе секцыі Комуністыч-нага Інтэрнацыянала ў найкара-дзейшы тэрмін перамагчы пера-жытыя секцыйскія тэндэнцыі, пе-раадрэагуляваць знаходзіць дотун да соцыял-дэмакратычных рабочых і злучыць іх з агітацыяй і прапа-гандай рэвалюцыйна-савецка-

мінтэрна, як уэмужала іх кіраў-ніцтва і ў лкой ступені яно адоль-на арыентавацца ў складаных і быстра змяняючыхся ўмовах ба-рацьбы рабочага класа і працоў-ных мас. Секцыі Комінтэрна амаль-усюды выраслі колькасна, але яшчэ больш ідэйна, палітычна. Яны сталі яшчэ бліжэй да мас, чым 7 год назад, хоць і не выка-рысталі ўсіх магчымасцей для рас-шырэння свайго ўплыву.

1. Нарэшце, спрэчкі паказалі, яшчэ раз, што Комуністычны Ін-тэрнацыянал з'яўляецца сапраўд-най сусветнай партыяй пролета-рыята, што ён прадстаўляе сабой вялікае міжнароднае таварыства рабочых, таржаство ідэй Маркса і Энгельса, справы Леніна—Сталіна.

Галоўнай задачай пралетарскага моманту — стварэнне адзінага пролетарскага фронту і народнага антыфашысцкага фронту для таго, каб адбіць наступленне фашызма і прадухіліць небяспеку вайны. У рабочых масах, у масах соцыял-дэмакратычных рабочых пачаўся паварот ад рефарызма да адзіно-ства барацьбы сумесна з комуніста-мі.

Усё абстаноўка ў капіталістыч-ным свеце, вольбарная работа, пра-робленая кампартыямі над кожнай-ляндзай свайго радзі і палітычнае астаду свайго работы, сусветна-гістарычны перамогі соцыялізма ў СССР падрытвалі глебу для назаўважнага поспеху ідэй камуні-зма і лозунгаў Комуністычнага Ін-тэрнацыянала ў масах.

Кангрэс выніці прычыны, якія павінны быць у аснове на-лейшай работы Выканаўчага Ка-мітэта. Кангрэс пры гэтым выхадзіць з таго, што складанасць пра-перанай абстаноўкі і ўсё ўзра-стаючае рэвалюцыйнае ўдзяленне работ і лозунгаў кому-ністычных партыяў на шырокім ра-бочым масе, у тым ліку на членах соцыял-дэмакратычнай партыі. Выходзячы з гэтага, кангрэс абавязвае ўсе секцыі Комуністыч-нага Інтэрнацыянала ў найкара-дзейшы тэрмін перамагчы пера-жытыя секцыйскія тэндэнцыі, пе-раадрэагуляваць знаходзіць дотун да соцыял-дэмакратычных рабочых і злучыць іх з агітацыяй і прапа-гандай рэвалюцыйна-савецка-

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

Рэзалюцыя VII Сусветнага кангрэса Комуністычнага Інтэрнацыянала, прынятая 1 жніўня 1935 года

ПА СПРАВДЗАЧНАМУ ДАКЛАДУ ТАВ. ПІКА АБ ДЗЕЙНАСЦІ ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

1. VII Сусветны кангрэс Кому-ністычнага Інтэрнацыянала ада-брае палітычную лінію і практыч-ную дзейнасць ВККІ.

2. VII Сусветны кангрэс Кому-ністычнага Інтэрнацыянала ада-брае зварот ВККІ ад сакавіка 1933 г., кастрычніка 1934 г. і красавіка 1935 г. да нацыянальных секцый і кіраўніцтва II Інтэрнацыянала з прапагандай адзіноства дзейнасці ў барацьбе супроць фашызма, на-ступлення капітала і вайны. Вы-казваючы свой жаць, што ўсе гэ-тыя прапановы былі адхілены Вы-канком II Інтэрнацыянала і большасцю яго секцый на шкоду Інтэрэсам рабочага класа, і адзна-чаючы гістарычнае значэнне таго факта, што соцыял-дэмакратыч-ныя рабочыя і рад. соцыял-дэма-кратычныя арганізацыі ўжо зма-гаюцца рука аб руку з комуніста-мі супроць фашызма і за Інтэрэсы працоўных мас, — VII Сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэр-нацыянала абавязвае ВККІ і ўсе ўваходзячыя ў Комуністычны Ін-тэрнацыянал партыі ў далейшыя ўсямерна дабівацца ўстаўлення адзінага фронту як у нацыяналь-ным, так і ў міжнародным машта-бе.

3. VII Сусветны кангрэс Кому-ністычнага Інтэрнацыянала пав-статуе ўзрастаючае рэвалюцыйнае ўдзяленне работ і лозунгаў кому-ністычных партыяў на шырокім ра-бочым масе, у тым ліку на членах соцыял-дэмакратычнай партыі. Выходзячы з гэтага, кангрэс абавязвае ўсе секцыі Комуністыч-нага Інтэрнацыянала ў найкара-дзейшы тэрмін перамагчы пера-жытыя секцыйскія тэндэнцыі, пе-раадрэагуляваць знаходзіць дотун да соцыял-дэмакратычных рабочых і злучыць іх з агітацыяй і прапа-гандай рэвалюцыйна-савецка-

ты сярод працоўных жанчын, ве-дацення значэння работы сярод-сялянства і дробна-буржуазных мас горада, а таксама спосаў на-не з палітычнай дапамогай гэтым секцыям з боку выканаўчага ка-мітэта. Улічваючы ўсё ўзрастаю-чую ролю і адказнасць комуністыч-ных партыяў, заклікаючы ўзнава-ліць рэвалюцыйна-савецкае ма-се, улічваючы неабходнасць сканца-травання апаратыўнага кіраўніч-ва ў саміх секцыях, VII Сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэр-нацыянала прапануе Выканаўча-му камітэту Комуністычнага Інтэр-нацыянала:

а) перанесці цэнтр увагі сваёй дзейнасці на выпрацоўку асноўных палітычных і тактыч-ных устаноўак сусветна-рабочага руху, выходзіць пры вырашэнні ўсіх пытанняў з канкрэтных умоў і асаблівасцей кожнай краіны і ўнікаць, як правіла, непасрэдна ўмяшання ва ўнутры-арганізацый-ныя справы комуністычных партыяў;

б) сістэматычна дапамагаць стварэнню і выхаванню кадроў і сапраўдных большэвіцкіх кіраўні-коў у комуністычных партыях, каб партыі маглі на аснове ра-цённай кантрасаў Комуністычнага Інтэрнацыянала і пловуаў ВККІ пры крутых паваротах пачаць быстра і самастойна аднавіць правільнае вырашэнне палітыч-ных і тактычных задач комуні-стычнага руху;

в) зважаль дзейную дапамогу комуністычным партыям і іх іні-цыятыўнай барацьбе з палітычнымі праціўнікамі; г) дапамагаць скарыстаць ко-муністычным партыям і іх іні-цыятыўнай барацьбе з палітыч-нымі праціўнікамі і катэганіямі ўмацавання сваіх радзі і заваява-

нізацыяў, абавязваць комсамольцаў увадзіць ва ўсе створаныя буржу-азна-дэмакратычнымі, рефарызміч-мі і фашысцкімі партыямі, а так-сама рэлігійнымі аб'яднаннямі, масавыя арганізацыі працоўнай моладзі (профсаюзныя, культур-ныя, спартыўныя) і ў гэтых арга-нізацыях весці сістэматычную ба-рацьбу за ўплыў на шырокія ма-сы моладзі, мабілізуючы моладзь на барацьбу супроць мілітарыза-цыі, лагераў прымусовай працы, за палітычнае яе матэрыяльнага станавішча, за правы маладога працоўнага пакалення, дабіваючы-ся ў гэтых мэтах ўстаўлення шырокага адзінага фронту ўсіх нефашысцкіх масавых арганіза-цый моладзі.

6. VII Сусветны кангрэс Кому-ністычнага Інтэрнацыянала адзна-чае, што за апошнія гады пад-ушывам перамогі соцыялізма ў СССР, крызіса ў капіталістычных краях, шаленстваў германскага фашызма і небяспекі новай вай-ны, ва ўсім свеце пачаўся павар-рот шырокіх рабочых і наогуа працоўных мас ад рефарызма да рэвалюцыйнай барацьбы, ад раз-розненасці і распыленасці — да адзінага фронту.

VII Сусветны кангрэс Кому-ністычнага Інтэрнацыянала, уліч-ваючы, што імяненне працоўных да адзіноцтва дзейнасці будзе на-растаць і ў далейшым, не гледзя-чы на суіраціленне масавых лідэраў соцыял-дэмакратыі, пра-пануе ўсім секцыям КІ ў праце-се барацьбы за адзіны фронт про-летарыята і народны фронт усіх працоўных супроць наступлення капітала, супроць фашызма і не-бяспекі новай вайны, сканцэнтра-ваць сваю ўвагу на далейшым умацаванні сваіх радзі і заваява-

Дзёнік ранішняга пасяджэння 2 жніўня

Сёння ў парадку дня — даклад у Германіі даў магутны штуршок тав. Дзімітрава. Ужо задоўга да пачатку пасяджэння зал поўны: заняты ўсе месцы дэлегатаў, перапоўнены лоджы і галерыя для гасцей.

Руха ў 11 гадзін займаюць свае месцы члены прэзідыума. Напружанае чаканне расце з кожнай хвілінкай і разражаецца промам апладысмантаў, калі на трыбуне прэзідыума з'яўляецца фігура тав. Дзімітрава, такая знаёмая, блізка і родная сцягом мільёнаў працоўных усяго свету. Прысутны на пасяджэнні А. Барбюс першым абмяняецца з ім моцным рука-пацісканем. Увесь зал устае. Доўга цягнецца бурная авацыя, пра-рываюцца раз по-разу воклічамі прывітанняў, якія раздаюцца ва ўсіх каядах зала.

Калі апладысменты крыху спа-хаюць, старшывастуючы тав. Ку-цінскі адкрывае пасяджэнне і пра-дастаўляе для даклада па 2-му пункту пагадзены для кангрэса сло-ва тав. Дзімітрава. Тав. Дзімітраў з'яўляецца на трыбуне, і зноў на-растае бурная авацыя. «Рот фронт», «Бансуй», «Ура» — ня-суцца на ўсіх мовах паліты прыві-танні. Авацыя, нарэшце разражаец-ца магутным словам «Інтэрна-цыянала» на мовах усяго свету.

Пры напружанай увазе ўсяго зала пачынае тав. Дзімітраў свой даклад аб фашызме і адзіным ан-тыфашысцкім фронце. Падкрэслі-шы, што яшчэ VI сусветны кан-грэс Комінтэрна палірэдакцаў сус-ветны пролетарыят аб небяспеці новага фашызмага наступлення, тав. Дзімітраў дае палючкую ре-валюцыйнай п'янавіццю характа-рыстыку фашызмак диктатуры. Слышачыся, у прымятасці, на гітлераўскім фашызме, тав. Дзімі-траў гаворыць: — Гітлераўскі фашызм — гэта зварыны шавінізм. Гэта сістэма палітычнага банальства, сістэма прывасціў і катэганіяў... Гэта савецка-дэмакратычны пераадрэагу-ляваць сваю ўвагу на далейшым умацаванні сваіх радзі і заваява-

да ўмацавання руху адзінага фрон-та барацьбы супроць фашызма ва Францыі.

Урокі часовага паражэння гер-манскага пролетарыята — гаво-рыць тав. Дзімітраў — не прапа-дуць дарам. Рабочы клас пачынае дзейнічаць па-новаму. Комуністыч-ныя партыі ўсюды ўзначальваюць барацьбу адзінага фронту працоў-ных супроць фашызма.

У той-жа час, — гаворыць тав. Дзімітраў, — ідзе глыбокі крызіс II Інтэрнацыянала, сігналам да якога было банкруцтва германскай соцыял-дэмакратыі. Рабочы клас з кожным днём пераконваецца ўсё больш і больш, што шлях, па яко-му соцыял-дэмакратычныя права-дыры павялі германскіх рабочых, не павінен быць паўторан. Адначасо-ва ўнутры II Інтэрнацыянала фар-муецца рэвалюцыйныя элементы, якія стаяць на пункце гледжання адзінага фронту і пачынаюць пе-раходзіць на платформу рэвалю-цыйнай класовай барацьбы.

Пераходзячы да пытання аб адзі-ным фронце, тав. Дзімітраў пад-крэслівае, што адзіны фронт — гэта самая магутная зброя рабоча-га класа ў барацьбе за зваржэнне фашызма. Сумесныя дзейнасці: кому-ністычных і соцыялістычных арга-нізацый не толькі ў мясцовым, абласным ці нацыянальным маш-табе, але і ў маштабе міжнарод-ным, сумесныя дзейнасці комуні-стычнага і II Інтэрнацыянала ака-звалі-б велізарнейшы ўплыў не толькі на комуністычных і соцыял-дэмакратычных рабочых, але і на каталіцкіх, і нават на рабочых, стаўшых афіярай фашысцкай дэма-гогіі.

Тав. Дзімітраў ставіць пытанне: ці магчыма ўстаўленне адзіноцтва дзейнасці ўсіх частак рабочага клас-а для барацьбы супроць фашы-зма, супроць капіталістычнай эка-сілаагатыі, супроць вайны і за пролетарскую рэвалюцыю? Тав. Дзімітраў падкрэслівае, што ўсё тактычна камуністаў у

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ т. ПІКА

Прамова тав. РВАЛЯ (компартыя Заходняй Украіны)

Па меры паглыблення крызіса і росту ваенных падрыхтаванняў на Заходняй Украіне абвостраўся нацыянальны гнёт, паддаваў разгрому украінскія школы і культурныя ўстановы. На Валыні на сёнешні дзень няма ўжо ніводнай украінскай школы.

Польскі фашызм у саюзе з гітлераўскім фашызмам усё больш ўзмоцнена рыхтуе тыл для рэалізацыі грабавніцкіх контррэвалюцыйных планаў у адносінах СССР і, у прыватнасці, Савецкай Украіны. На гэтым фоне сур'ёзна ўзрасла контррэвалюцыйная актыўнасць украінскай буржуазіі, якая шукае ашору ў германскім імперыялізме, а разам з тым унапоўвае свой класавы саюз з імперыялістычнай польскай буржуазіяй.

Шалёная антысавецкая нацыяналістычная траўла, у якой прынялі ўдзел усё без выключэння партыі украінскай буржуазіі, ішла ў нагу з арганізаванай пры дапамоце польскага фашызма шырокай дыверсійна-шпіёнскай тэрарыстычнай кампаніяй на Савецкай Украіне з адначасовай арганізацыяй правакацыйных антысавецкіх выступленняў на Заходняй Украіне.

Адным фронт на Заходняй Украіне павінен перш за ўсё ажыццявіць інтэрнацыянальнае адзінства барацьбы украінскіх, польскіх і яўрэйскіх рабочых мас і пераначы нацыяналістычны сепаратызм, падбурваючы контррэвалюцыйнай буржуазіяй. Комуністы Заходняй Украіны дабіваюцца ў апошнім паўгоддзі першых сур'ёзных рэзультатаў у барацьбе за адзіны фронт.

Гэта даказвае пачатак з поспехам кампаніі злучэння раду левых і рэфармісцкіх прафсаюзаў на аснове інтэрнацыянальнага і класовага адзінства прафесіянальнага руху.


Гэта даказвае рад масовых пагадненняў адзінага фронту з

Львова, у Станіслававе, у Стрыі і т. д., а ў асаблівасці сумеснымі многатысячнымі дэманстрацыямі і маршамі ў Львове і ў Стрыі.

Рэалізацыі тактыкі адзінага фронту перашлаўшыся аднаго, не толькі аб'ектыўна перамаглі, але і ў вылікай ступені саставілі частку ў невяторых звыяных партыі і комсамола. Рашаючым для рэалізацыі адзінага фронту пролетарыята з'яўляецца завалванне польскага пролетарыята на Заходняй Украіне, спанцэнтраванага галоўным чынам у рашаючых прамысловых цэнтрах. Тут наша партыя павінна яшчэ прааробіць вялікую работу.

Пераможнае значэнне для далейшага развіцця сялянскай барацьбы мезі баявымі рабоча-сялянскімі дэманстрацыямі на Валыні і мезі гэтага года. Тысячныя сялянскія маршы дэманстравалі пад сцягамі нашай партыі і комсамола. Пад Кожкамі ад кулямётнага агню падіцэйскіх бандытаў былі забіты 10 сялян і каля 50 ранена. Разам пад Кожкамі выклікала стыхійны адпор сялянскіх мас у большасці павеатаў Валыні.

Глыбомі сэнсе сучаснай барацьбы на Валыні заключаецца ў тым, што калі князь Радзівіл заклікае да новага бандыцкага паходу на Кіеў, сяляне ў яго ўласным маейтву сваімі баявымі выступленнямі перарашкаваюць антысавецкім завабўчымі планам у непасрэдным тылу імперыялістаў. І калі тав. Папоў з гэтай трыбуны з поўнай паставай напярэдаві сфармавалі пачаў, што пры першай спробе новага нападу на Савецкую Украіну яны будуць разбіты і знішчаны на даволі вялікай адлегласці ад Кіева. — то мы можам заставіць, што да гэтай справы рашуча прыкладуць свае наваістыя руні рабочыя і сяляне занявоенай Заходняй Украіны. (Бурныя ашадзіс-менты)



VII суветны кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала. НА ЭДЫМ-КУ (справа нелева): тт. ІНОРЫН, КРУПСКАЯ. Фото ЛАСКУТОВА (Сенсфотэ).

Прамова тав. ВІДЭНА (компартыя Аўстрыі)

Два гады таму назад мяне, як сацыял-дэмакратычнаму партыйнаму актывісту, прыходзілася часта выступаць на сходах супроць прамоўцаў комуністычнай партыі. Сёння на маю долю выпаў гонар ужо як комуністу выступаць перад дэлегатамі суветнага кангрэса Комуністычнага Інтэрнацыянала. Сёння мы перапоўнены спакойным пауціцём сілы, цвёрдым усведамленнем прыналежнасці да маналічнай суветнай партыі, палітыку якой мы бесагаворачна падзяляем. Тады над намі цяжарам ляжала пракляцце налэвічатаасці; зараз мы пералічваем вялікае шчасце ў якасці поўнаценных барацьбітоў біцца за поўнаценную справу.

Мы, былі сацыял-дэмакратычным партыйным рабочнікі, да апошняга моманту прабавалі рэвалюцыянізаваць палітыку сацыял-дэмакратыі. Гэта нам не ўдалося, ды і не магло ўдацца. Мы хапелі перагаравіць шлях фашызму, але зрабіць гэтага сацыял-дэмакратыя неадольна, гэта пад сілу толькі агуртаванаму ў адно рабочаму класу пад рэвалюцыйным кіраўніцтвам. Вось чаму мы і сталі комуністамі. Мы зразумелі, што ланне мінулае — памылка і зрабілі з гэтага эпіведны вывады.

Як разумеем мы, былі сацыял-дэмакраты, а зараз члены комуніс-

дасягненні як «элементы сацыялізма», яна стварала бытавіну ў овадомасці рабочых мас.

У чым сутнасць рэвалюцыйнага правадзяра? У тым, што ён увасабляе волю мас, што ён барэ на слабе адказнасці у кожнай рашаючай сітуацыі, што ён каардынуе волю мас з гістарычнай — неабходнасцю, з максімальнай палітычнай магчымасцю. Ленін і Сталін пры ўсёй рашаючай сітуацыі звязвалі волю мас з гістарычнай неабходнасцю.

А як была справа ў Германіі, у Аўстрыі? Калі ўсе сацыял-дэмакратычныя правадыры стварылі настрой згубнага паражэнцтва, калі масы германскіх рабочых трацілі веру ў таржаство сацыялізма, раптам з'явіўся невядомы чалавек. Мільёны сацыял-дэмакратычных рабочых не ведалі яго імя, мільёны сацыял-дэмакратычных рабочых да таго часу нічога не чулі аб тым хто стаў перад крывавым фашысцкім супом у Лейпцыгу і выстуніў супроць катаў нямецкага народу. Ён не ўладаў, дасканала нямецкай мовай, але ён ўладаў дасканала мовай міжнароднай пролетарскай рэвалюцыі. І калі мільёны рабочых убачылі, як гора, з якім розумам і мужствам выступае гэты чалавек, заўтрашні пе-

ДА 40-Й ГАДАВІНЫ СМЕРЦІ ЭНГЕЛЬСА

5 жніўня — 40-я гадавіна дзя смерці Фрыдрыха Энгельса. У Менску, Гомелі і Віцебску адбудуцца шырокія сходы партактыва ў дзень гадавіны смерці вялікага тэарэтыка марксізма. Па ўсёй сетцы партасветы будуць праводзіцца гутары аб жыцці і дзейнасці Энгельса. У раёны пасланы рэкамундацыйныя спісы літаратуры аб Энгельсе.

У менскім доме партактыва і дзяржаўнай бібліятэцы рыхтуюцца выстаўкі твораў Энгельса і літаратуры аб ім. (БЕЛТА).

ПРАПРАЦОУКА МАТЭРЫЯЛАУ КАНГРЭСА КОМІНТЭРНА

Партыйнае выдавецтва БССР выдае матэрыялы VII кангрэса Комінтэрна наасобнымі брашурамі. Здан у друк даклад тав. Піка. Важная брашура выйдзе тыражом да 12 тыс. экзэмпляраў.

ЛЕПЕЛЬ, 2 жніўня. (Мар. «Звязды»). Для папулярызацыі работ кангрэса Комінтэрна і прапрацоўкі справаздачнага даклада тав. Піка лепельскі райком КП(б)Б паслаў у сельсаветы і калгасы 62 чалавекі партыйнага актыва.

Усе таварышы выехалі на месцы.

НА МЕНСКІМ ВАКЗАЛЕ

К Менскаму вакзалу падыходзіць поезд. Пасажыры выходзяць з вагонаў. Струменькамі расцякаюцца яны на перону, спяшаць к вакзалу ў горад.

Калі ўваходу ў вакзал стаіць сарадок. Дзесяткі пасажыраў праходзяць міма. Страшок абыякава глядзіць на іх. Рантам ён прадавае руку і затрымлівае ілучых.

— Сюды ўваход забаронен.

— Памілуйце, таварыш, — кажуць зліўлена пасажыры, — да гэтага-ж часу праходзілі. Чаму адным можа, а другім немога?

Пасажыры адказу не атрымліваюць. Страшок пачынае дзейнічаць. Ён коротка кажа першым тром пасажырам, найбольш блізка да яго сталых:

— Поўдзем...

— Буць? — не разумеючы пытаюць яны.

КІЖ БССР ПЕРАД НОВЫМ НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДАМ

Адбуўшыся перадава нарада, скаржанае адрадам друку і выдавецтваў ЦК КП(б), распарадавала рад важнейшых мерапрыемстваў на пераводу комуністычных інстытутаў журналістыкі і вышэйшых клас работ.

Культурна ўзрасла чытач коха працягаць на старонках газетны матэрыялы на рознастайных тэмы. І, зразумела, што з вожным дзіём павышаюцца патрабаванні да работнікаў друку, якія прызваны зрабіць кожную газету баявой, аперацыйнай, палітычна завостранай, жывой, крапатнай.

Перад КІЖ'ам пастаўлена задача — стаць сапраўднымі вышэйшымі комуністычнымі навучальнымі ўстановамі.

Гэтыя патрабаванні знайшлі свой адбітак ва ўсёй зацверджаным навучальным плане. Новы навучальны план робіць упор на тое, каб за час вучобы ў інстытуце студэнт дасягнуў высокага ўзроўню марксіска-ленінскай падрыхтоўкі, усёбаковай пісьменнасці, культурнага развіцця і добрага ведання асноў рэдагавання, а таксама і арганізацыі газетнай работы.

Побач з палітычным выкладаннем гістарычных і іншых сацыяльна-акадэмічных дысцыплін, у новым навучальным плане вялікае месца займае павышэнне агульнай пісьменнасці і культурнага развіцця студэнта. Практычна гэта выражаецца ў значным павялічэнні гадзін на вывучэнне моў (у тым ліку і замежнай мовы), мастацкай літаратуры і т. д. Згодна новаму навучальнаму плану ўводзіцца цыкл факультэтыўных дысцыплін: гісторыя культуры, дзяржаўнае будаўніцтва, сучаснае стаповішча і друк капіталістычных вярні.

Павышаныя патрабаванні прадаўляюцца зараз і для ўжо паступаючых на вучобу ў КІЖ. У інстытут павінны прымацца (на асновае і комсамольскае аддзяленні (члены, кандыдаты партыі і комсамольцы, маючыя веды ў аб'ёме рабфака, або дзевяцігоддзі. Пры інстытуце будзе арганізавана падрыхтоўчае аддзяленне з прадаж-

ным тэрымінамі вучэбнага (да камага года).

Гарзонкі і раённыя партыі павінны прысці на дзіцячому КІЖ'у ў падрыхтоўцы насавадзіцельскіх кадраў газетных работнікаў, камандыруючы на вучобу ў КІЖ партыйна-вытворныя, добра падрыхтаваныя камуністы, кабчык газету, актыўна прымаючыя сябе на работу, ў газету, і-завым друку, на вытворчасці.

На жаль не ўсе раённыя прадаўляюць гэтыя клопаты. Некаторыя сакратары райкомаў адноч паставы ЦК КП(б)Б чамаліць дзіцячых тэлеграфных насавадзіцельскіх і не пакладаюць на вучобу такіх партыйцаў, якія падыходзяць і-завым правам прыёму. Нарэшце вышэй, калі пасобныя сакратары райкомаў адмаўляюць у школы на вучобу невяторым партыйцам не-заслужана.

Вось, напрыклад, тав. Ерамухін, член партыі з 1929 года (скальвіцкая партарганізацыя), піша ў сваёй запісцы ў КІЖ: «Прашу вас хадайнічаць аб адкавандыраванні мяне на вучобу ў ваш інстытут. Я некалькі раз падаваў запісы ў райком партыі, але мяне не адшэкалоць». А тав. Ерамухін прымае актыўны ўдзел у рабоце рэдакцыі райгазеты, любіць газетную работу.

Лепельскі райком КП(б)Б адравіў паслаць тав. Дзясюковіча на вучобу ў КІЖ, які працаваў больш года ў раённай газеце, а зараз перакінут на іншую работу.

Такія прыклады, калі падыходзячы кандыдатуры на вучобу не пасылваюцца, а часамі камандыруюць такіх, якія не адпавядаюць патрабаванням, не адзінаковы. На жаль, і такія буйнейшыя партарганізацыі, як Гомель, Бабурыск, Полацк, не выканалі яшчэ і дагэтуль дзіцячых ЦК КП(б)Б аб укамплектаванні КІЖ'а.

Выкананне заданых павышэння якасці работы КІЖ'а будзе ў значнай ступені залежаць ад якаснага адбору слухачоў. У дапамогу павінны прысці райкомы і гарзонкі партыі.

Б. ШПІТАЛЬНІК.

Аб „падпольных“ адвакатах і іх апекунах

У горадзе Слуцку да нейкага рэдакцыя «Звязды» у рэд.

лий України добиваючись у апошніх штурмах перших сур'язних результатів у боротьбі за адмінфронт.

Гета дакаже наче з поспехом кампанія згуртування левих і реформістських профспілок на основі інтернаціонального і класового адмінфронта професійного руху.

Гета дакаже рад мислових падаючих адмінфронта (з мислю).

Промова тав. СЫРАВЫ (компартия Чехославакии, з Закарпатской Украины)

Комуністична партія Чехославакии користується у сучасний момент великим успіхом серед працюючого населення Закарпатської України. У часе парламентських виборів 19 мая 1935 года яна набрала кількість своїх гласоф, собравши 80 тысяч гласоф, замест 40 тысяч, атраманих ёю на парламентских выборах у 1929 года, і стала найбільш магутной партіей у вобласті.

Для Закарпатской Украины вынікі елекційного процесу были особлива важливі. Тут яны адбіліся куды больш розна, чым у астатних вобластях Чехославакии. Працюючыя сяляне даявезены на становішча жабракоф. Такое-ж жабранства адзначаюцца і ў сярэньніх слях гарадскога населення. Ва усёй Карпаті люте самы жорсткі годзі.

Жахлівы годзі, галеча, нацыянальны гнёт выжыкалі ў працюючих масах Закарпатской Украины велізарнейшае, зусім натуральнае абурэнне. Неабходна было знайсці правільныя метады мабілізацыі мас, а таксама правільныя метады барацьбы. Мы з гэтымі патрабаваннямі ішлі ад хаты да хаты, збіралі подпісы пад рэвалюцыйні і такім шляхам мабілізавалі працюючих сялян на масавыя дэманстрацыі, публічныя сходкі і абласныя канферэнцыі. На гэтых сходках і канферэнцыях працюючыя сяляне зацверджалі гэтыя патрабаванні і выбіралі дэпутатів, якія перадавалі гэтыя патрабаванні адпаведным уладам. У вёсцы Парашова, куды з'явіўся жандарскі патруль арыштаваць вывешана для сваіх патрб дровы з лесу селяніна, апошні забіў у хабат; збеглася ўсё вёска, сяляне акружылі жандараў і ляснічага.

у інтэрнацыяналізацыі. Гэта нам не ўдалося, ды і не магло ўдацца. Мы хацелі перагародзіць шлях фашызму, але зрабіць гэтага соцыял-дэмакратыя немогла, гэта пад сілу толькі агуртаванаму ў адно рабочаю класу над рэвалюцыйным кіраваннем. Вось чаму мы і сталі камуністамі. Мы зразумелі, што яны не могуць памыцца і зрабілі з гэтага апарэтыўны вывад.

Як разумеем мы, былія соцыял-дэмакраты, а зараз члены камуністичной партыі, нашу галоўную задачу? Мы лічым, што наша галоўная задача—прыдывіць да партыі масы і мнстество тых дзельных соцыял-дэмакратычных партыіных работнікаў, з якімі мы кофція гады працавалі разам. Мы не хочам атмавіцца ні ад аднаго класовага барацьбыта,—нахай нават паріж намі янча прадаўжае існаваць рэвалюцыйнае ў поглядах; мы хочам ператварыць сілы, з глыбокай адданасцю стварыўшы старую соцыял-дэмакратыю, у сілы пролетарскай рэвалюцыі.

Тысячы знайшлі шлях да камуністичной партыі, дзесяткі тысячы былых актывістаў соцыял-дэмакратычнай партыі янча хістаюцца перад канчатковым рашэннем. Многі з іх гавораць: у сутнасці мы ўжо камуністы. Усё-ж яны не адважваюцца ўступіць у камуністичную партыю.

Мы можам заяваць і завазем гэтых дзельных, воінных былых с.-д. партыіных работнікаў для масавых арганізацый, для адзінага фронту і камуністичной партыі.

Некалькі слоў аб адносінах да старой соцыял-дэмакратыі. Мы адкрыта і чэсна скажам: у 1918 годзе соцыял-дэмакратыя выражала капіталізм і буржуазію. Палітыка соцыял-дэмакратыі пераішоўла пролетарскай рэвалюцыі, выражала буржуазію і насаміла ў рабочым класе шкідливыя реформістскія ілюзіі. Гэта факт. Якая была прырода такой партыі як аўстрыйская соцыял-дэмакратыя? Яна падавалася рэвалюцыйным настроям, але не дапускала рэвалюцыйных рашэнняў. Але яна больш, чым астатнія партыі II інтэрнацыянала, лічылася з рэвалюцыйнымі настроямі сваіх членаў, каб абудзіць іх. Апіраючыся на ляснячутае такім шляхам «адінства» рабочых, яна змагла на працягу многіх гадоў паспяхоўна і з поспехам ажыццяўляць палітыку реформізма. Яе дасягненні ў галіне соцыяльных реформ былі значны. Але, пазбываючы гэтыя

рабочых не ведалі яны. Мільёны соцыял-дэмакратычных работнікаў да таго часу нічога не чулі аб тым хто стаў перад крывымі фашыстскім супом у Лейпцыгу і вытоўціў супроць катаў нямецкага народу. Ён не ўладаў пасканыла нямецкай мовай, але ён ўладаў дасканыла мовай міжнароднай пролетарскай рэвалюцыі. І калі мільёны рабочых убачылі, як горла, з якім розумам і мужствам выступіла гэты чалавек, заўтрашні пераможца жалкіх трыумфатароў абнішчала для, гэтыя мільёны рабочых уявіліся духам і зразумелі: перамога будзе за намі! Мы пераможны! І ў гэты момант Георгій Дзмітраў стаў адным з правадыроў міжнароднага рабочага руху. Ён стаў правадыром таму, што ён увасобіў мільённую волю рабочага класа; таму, што ён поўнасцю увасобіў сабой неперажожны бессмертны пролетарыят.

Што было ў Аўстрыі? Пасля лютага адразу падняўся да ўзроўню правядыра аўстрыйскага рабочага класа чалавек, які да гэтага часу веў за сабой маленькую партыю—нап тав. Коппеліг. Чаму ён стаў правадыром, нашым правадыром? Таму, што ў тым тыдні, якія паследвалі за паражэннем, ён увасобіў сабой волю мас, волю да барацьбы, да адінства, волю да абароны і да далейшага развіцця нашых масавых арганізацый, таму, што ў яго асобе перад усімі намі ўстае не маленькая партыя ўчарашняга дня, а масавая партыя заўтрашняга дня.

Вось як мы будзем размаўляць з былымі соцыял-дэмакратамі прама і адкрыта. І вось што мы янча скажам ім: мы прышлі з соцыял-дэмакратыі, з II інтэрнацыянала. У апошнія гады мы ўсё больш ясна адчувалі замяшанасць, няўпэўненасць і разлажэнне ў радах гэтага інтэрнацыянала, і пацучіце гэта зменшыла нашы сілы. Сёння мы праізааны магутным токам, мы перапоўнены велізарнай аб'яднанай сілай адзінай масавай воі, адзінага інтэрнацыянала. У тым дні мы прадчувалі сваё паражэнне. Сёння мы поўны ўпэўненасці ў перамозе. З горлаццю і з удзячнасцю мы ўсведомляем сёння, што значыць перастаць быць людзьмі II інтэрнацыянала, стаць людзьмі III інтэрнацыянала, інтэрнацыянала Леніна, інтэрнацыянала пераможі і рэвалюцыі! (Бурныя апладысменты).

Памілуйце, таварыш, — кажуць здуўлена пасажыры, — да гэтага-ж часу праходзілі. Чаму адным можна, а другім нельга? Пасажыры адказу не атрымліваюць. Стралок пачынае дзейнічаць. Ён коротка кажа першым тром пасажырам, найбольш блізка да яго стаячым: — Пойдем... — Куды? — не разумеючы пытаюць яны. — Вытока куды—да дэжурнага... там разберемся. Тры пасажыры ідуць, строга ахоўваемыя стражком. Вось і накой дэжурнага чыгуначнай ахраны. «Зачыніце» доўга стаяць калі перагародкі, за якой сядзіць дэжурны. Той нешта піша і на іх не звяртае ніякай увагі. Яны пакашліваюць, ціха перапантваюцца. Нарэшце, дэжурны іх звыважае. — У тым справа?—звараваюцца ён да стражка, які прывеў пасажыраў. — Дык вось, таварыш дэжурны, грамадзяне гэтыя парадак парушаюць, праз дзверы праходзяць... Адзін з затрыманых, грамадзянін Мінкін, спрабуе нешта сказаць, растлумачыць, але дэжурны яго груба перарывае: «Вапы дакументы». Падаюць дакументы. Дакументы ў парадак. Дэжурны доўга разглядае наш партыі, білеты і, нарэшце, міласціва кажа: «Іміце, вы свабодны». Пасажыры паварачваюцца к выхаду. Адзін з іх пытае дэжурнага: — Скажыце, таварыш, за што ўсё-ж нас затрымалі і як прозвішчы тых, хто нас затрымаў, глядзеў дакументы? — Не ваша справа. Даведаецеся, калі патрэба будзе. Стралок, які знаходзіўся ў пакоі, кажа: «Іх патрэба аштрафаваць». За што аштрафаваць?—хорам пытаюць затрыманых. — Аштрабую, а там паглядзіце за што (?!). Далейшая гутарка бескарысна. Пасажыры ўходзяць. Іх прывоў у дэжурны пакой, гутаркі — усё гэта працягвалася калі гадзіны. Спрям, падобныя апісанні, тут не адзінаковы. Хто даў права работнікам чыгуначнай ахраны станцыі Мешск прубіць савецкім грамадзянам? Карэктнасць і далікатнасць, якія патрабуюцца ад кожнага прадстаўніка савецкай улады, распаўсюджваюцца як быццам-бы і на работнікаў чыгуначнай ахраны.

Мільёны соцыял-дэмакратычных работнікаў да таго часу нічога не чулі аб тым хто стаў перад крывымі фашыстскім супом у Лейпцыгу і вытоўціў супроць катаў нямецкага народу. Ён не ўладаў пасканыла нямецкай мовай, але ён ўладаў дасканыла мовай міжнароднай пролетарскай рэвалюцыі. І калі мільёны рабочых убачылі, як горла, з якім розумам і мужствам выступіла гэты чалавек, заўтрашні пераможца жалкіх трыумфатароў абнішчала для, гэтыя мільёны рабочых уявіліся духам і зразумелі: перамога будзе за намі! Мы пераможны! І ў гэты момант Георгій Дзмітраў стаў адным з правадыроў міжнароднага рабочага руху. Ён стаў правадыром таму, што ён увасобіў мільённую волю рабочага класа; таму, што ён поўнасцю увасобіў сабой неперажожны бессмертны пролетарыят.

Што было ў Аўстрыі? Пасля лютага адразу падняўся да ўзроўню правядыра аўстрыйскага рабочага класа чалавек, які да гэтага часу веў за сабой маленькую партыю—нап тав. Коппеліг. Чаму ён стаў правадыром, нашым правадыром? Таму, што ў тым тыдні, якія паследвалі за паражэннем, ён увасобіў сабой волю мас, волю да барацьбы, да адінства, волю да абароны і да далейшага развіцця нашых масавых арганізацый, таму, што ў яго асобе перад усімі намі ўстае не маленькая партыя ўчарашняга дня, а масавая партыя заўтрашняга дня.

Вось як мы будзем размаўляць з былымі соцыял-дэмакратамі прама і адкрыта. І вось што мы янча скажам ім: мы прышлі з соцыял-дэмакратыі, з II інтэрнацыянала. У апошнія гады мы ўсё больш ясна адчувалі замяшанасць, няўпэўненасць і разлажэнне ў радах гэтага інтэрнацыянала, і пацучіце гэта зменшыла нашы сілы. Сёння мы праізааны магутным токам, мы перапоўнены велізарнай аб'яднанай сілай адзінай масавай воі, адзінага інтэрнацыянала. У тым дні мы прадчувалі сваё паражэнне. Сёння мы поўны ўпэўненасці ў перамозе. З горлаццю і з удзячнасцю мы ўсведомляем сёння, што значыць перастаць быць людзьмі II інтэрнацыянала, стаць людзьмі III інтэрнацыянала, інтэрнацыянала Леніна, інтэрнацыянала пераможі і рэвалюцыі! (Бурныя апладысменты).

Пасажыры адказу не атрымліваюць. Стралок пачынае дзейнічаць. Ён коротка кажа першым тром пасажырам, найбольш блізка да яго стаячым: — Пойдем... — Куды? — не разумеючы пытаюць яны. — Вытока куды—да дэжурнага... там разберемся. Тры пасажыры ідуць, строга ахоўваемыя стражком. Вось і накой дэжурнага чыгуначнай ахраны. «Зачыніце» доўга стаяць калі перагародкі, за якой сядзіць дэжурны. Той нешта піша і на іх не звяртае ніякай увагі. Яны пакашліваюць, ціха перапантваюцца. Нарэшце, дэжурны іх звыважае. — У тым справа?—звараваюцца ён да стражка, які прывеў пасажыраў. — Дык вось, таварыш дэжурны, грамадзяне гэтыя парадак парушаюць, праз дзверы праходзяць... Адзін з затрыманых, грамадзянін Мінкін, спрабуе нешта сказаць, растлумачыць, але дэжурны яго груба перарывае: «Вапы дакументы». Падаюць дакументы. Дакументы ў парадак. Дэжурны доўга разглядае наш партыі, білеты і, нарэшце, міласціва кажа: «Іміце, вы свабодны». Пасажыры паварачваюцца к выхаду. Адзін з іх пытае дэжурнага: — Скажыце, таварыш, за што ўсё-ж нас затрымалі і як прозвішчы тых, хто нас затрымаў, глядзеў дакументы? — Не ваша справа. Даведаецеся, калі патрэба будзе. Стралок, які знаходзіўся ў пакоі, кажа: «Іх патрэба аштрафаваць». За што аштрафаваць?—хорам пытаюць затрыманых. — Аштрабую, а там паглядзіце за што (?!). Далейшая гутарка бескарысна. Пасажыры ўходзяць. Іх прывоў у дэжурны пакой, гутаркі — усё гэта працягвалася калі гадзіны. Спрям, падобныя апісанні, тут не адзінаковы. Хто даў права работнікам чыгуначнай ахраны станцыі Мешск прубіць савецкім грамадзянам? Карэктнасць і далікатнасць, якія патрабуюцца ад кожнага прадстаўніка савецкай улады, распаўсюджваюцца як быццам-бы і на работнікаў чыгуначнай ахраны.

Пасажыры адказу не атрымліваюць. Стралок пачынае дзейнічаць. Ён коротка кажа першым тром пасажырам, найбольш блізка да яго стаячым: — Пойдем... — Куды? — не разумеючы пытаюць яны. — Вытока куды—да дэжурнага... там разберемся. Тры пасажыры ідуць, строга ахоўваемыя стражком. Вось і накой дэжурнага чыгуначнай ахраны. «Зачыніце» доўга стаяць калі перагародкі, за якой сядзіць дэжурны. Той нешта піша і на іх не звяртае ніякай увагі. Яны пакашліваюць, ціха перапантваюцца. Нарэшце, дэжурны іх звыважае. — У тым справа?—звараваюцца ён да стражка, які прывеў пасажыраў. — Дык вось, таварыш дэжурны, грамадзяне гэтыя парадак парушаюць, праз дзверы праходзяць... Адзін з затрыманых, грамадзянін Мінкін, спрабуе нешта сказаць, растлумачыць, але дэжурны яго груба перарывае: «Вапы дакументы». Падаюць дакументы. Дакументы ў парадак. Дэжурны доўга разглядае наш партыі, білеты і, нарэшце, міласціва кажа: «Іміце, вы свабодны». Пасажыры паварачваюцца к выхаду. Адзін з іх пытае дэжурнага: — Скажыце, таварыш, за што ўсё-ж нас затрымалі і як прозвішчы тых, хто нас затрымаў, глядзеў дакументы? — Не ваша справа. Даведаецеся, калі патрэба будзе. Стралок, які знаходзіўся ў пакоі, кажа: «Іх патрэба аштрафаваць». За што аштрафаваць?—хорам пытаюць затрыманых. — Аштрабую, а там паглядзіце за што (?!). Далейшая гутарка бескарысна. Пасажыры ўходзяць. Іх прывоў у дэжурны пакой, гутаркі — усё гэта працягвалася калі гадзіны. Спрям, падобныя апісанні, тут не адзінаковы. Хто даў права работнікам чыгуначнай ахраны станцыі Мешск прубіць савецкім грамадзянам? Карэктнасць і далікатнасць, якія патрабуюцца ад кожнага прадстаўніка савецкай улады, распаўсюджваюцца як быццам-бы і на работнікаў чыгуначнай ахраны.

Я. УШЭРЭНКА. («ПРАВДА»).

інстытуце будзе арганізавана падрыхтоўчае аддзяленне з працаж.

Аб „падпольных“ адвакатах і іх апекунах

У горадзе Слуцку да нейкага Гудайта Завеля на працягу доўгага часу зварачаліся з вёсак і горада пісаць заявы. Арганізаваў ён гэту справу даволі проста. Сам з'яўляўся выпроўшчыкам сялян на базары, судзе і ва ўсіх раённых арганізацый, куды больш звараваюцца з рознымі скаргамі і парадкамі. А сын Давід Гудайт пісаў заявы.

Падпольны адвакат дабіваўся сваёй славы. Ён добра ведаў, што самы лепшы сродак з'яўляюцца пісьмам ў нашы газеты, якія дабіваюцца хутчэйшага рэагавання на пазваныя скаргі ў тую ці іншую фоташоу.

І калі некалькі пісем пазваныя ў газету і напісаныя рукою Гудайта пацвердзіліся і просьба скажнінаў была задаволена, то кліентура да яго павяліла валам.

Будуча, усеякі антысавецкі і неадвольныя аргументы, а таксама неадвольная частка насельніцтва — вось хто з'яўляўся яго асноўнай кліентурай.

Гэты асколак класовага ворага настолькі абнаглеў, што пачаў спісаць розныя склоскі ва ўстановы і газеты.

Яго рук заявы наваднены ўсе раённыя ўстановы, ды не толькі раённыя, але і цэнтральныя. Толькі рэдакцыя «Звязды» за апошні час атрымала больш 100 заяў.

Ён пісаў ад імя грамадзян, якія нават не ведалі аб чым ён піша. У іх абавязак уваходзіла аплата за «паслугі». За што ён браў па 20 рублёў і больш за заяву.

Хто такі Гудайт? Ён да 1930 года быў пазбаўлен права голасу, як гандляр. На працягу ўсяго часу з дня Окцябрскай рэвалюцыі займаюцца падпольнай адвакатурай.

Аднак «добрыя дзядзькі» з райвыканкома і райфінадзела невядома па якіх мераваннях у 1930 годзе аднаўляюць яго ў правах. А падатак, даны яму ў 355 рублёў у год за непрацоўны даход праз пару дзён зменшылі да 270 рублёў.

Што-ж пагоў робіцца ў Слуцкім раёне з рэагаваннем на скаргі працоўных? Трэба сказаць, што далёка не ўсё ў парадак. Раённыя арганізацыі не адказалі на 85 пісем, пазваныя толькі адной

Б. ШПІТАЛЬНИК. редакцыяй «Звязды». У РБЕ і яго аддзелах марыюцца пазова з гэтых пісем, пазваныя янча ў першых месяцах гэтага года. А між тым у іх сігналізавалася аб фактах парушэння рэвалюцыйнай законнасці ў судова-следчых органах і сельсоветах.

Бюроапаратычныя, дзюжымы адносіны да скарг працоўных з боку судова-следчых органаў уявілі ў сістэму ў Слуцкім раёне. Так, калгасніцы Азерыха Наталлі скупілі народ прысудзіў за ўвядзеннага калі з алодзея 1500 руб. Яна на працягу трох год ходзіць амаль кожны дзень да судовага вышанаўцы, але грошы да гэтага часу не спагнаны. Такіх фактаў у Слуцку мнота.

Характэрна, што калегія абаронцаў, якая знаходзіцца ў нашым канані суду, не мае нават шыльды. Абаронца Чынгун разважае так: «Навошта нам шыльда, калі мяне ўсё ведаюць у горадзе».

Але прыкладзіцца з'яўляюцца таму, калі сялянін Бохан, Кіраўскага сельсовета, які знаходзіцца ў двух кілометрах ад горада, кажа, што ён не ведае дзе знадзіцца калегія абаронцаў.

Установы раёна пачынаюць працаваць у 9 гадзін раніцы, а калегія абаронцаў у 10 і пазней. Сяджане ходзяць па гораду шукаць, каб хто-небудзь напісаў заяву.

Не практыкуюцца ўстапуленне па базары юрыдычнага абслугоўвання сялян.

Трэба адзначыць, што ў недалёкім мінулым у Слуцкі апарат суда праявілі антысавецкія, контррэвалюцыйныя элементы (сакратар Габа), які зніштажаў дзесяткамі справы кулакоў і крмынальных влчынцаў, падрабляў подпісы судзі і вызваляў з пазарты асуджаных.

Такім чынам, і справа Гудайта, і засмечанасць апарата суда з'яўляюцца вынікам дўнага прытуплення класовай шчыльнасці і безадказных адносін да захавання рэвалюцыйнай законнасці ў Слуцкім раёне.

Трэба думаць, што Камісія савецкага кантроля і пракуратура рэспублікі зоймецца становішчам спраў у судова-следчым апарате Слуцкага раёна.

КАГАН.

ПАД ПАГРОЗАМ АБВАЛУ

Пісьмо каласнікаў

Нам калгас «Іскра», Старарэшкаўскага сельсовета (Гомельскі раён), разампчан на левым беразе Сожы. Божны год рака мяла свае берагі, падмывае левы бераг.

Для таго, каб рака менш прыносила ўбытку калгаснікам, яе берагі прыняўся ўмацоўваць гомельскі тэхнічны ўчастак. Але ў 1933 г. зноў нам бераг пачаў абвальвацца. Усе калгаснікі ўстрыжваліся.

Гомельскі ўчастак выслаў свайго дэсанта, даставіў на месца патрэбныя матэрыялы, каб лепш умацаваць бераг. Толькі пачалася работа і спынілася. Дастаўленыя на бераг матэрыялы праяжамі без руды больш года. Зараз ўчастак забраў іх у другое месца.

Пагроза абвалу берага не ліквідавала. У выніку гэтага разрушана 9 жылых двароў і дэсяткі стаёў пад пагрозай.

Сельсовет таксама не прымае ніякіх мер, каб умацаваць берагі.

Л. КЛИМОВІЧ, К. ГАЛКОВА, П. КЛИМОВІЧ і інш. (усяго 9 подпісаў).

НЕ ЗМАГАЮЦА

З БЕСПРЫТУЛЬНАСЦЮ

Пісьмо комсамольца

На вуліцах мястэчка Любань больш года жывуць чацвёрта беспрытульных дзяцей. Яны сядзяць пад стрэхай, кормяцца адзінакім і сталовай. Дзеці абарваныя і боляць.

Аднак, любаньскія раённыя арганізацыі не паклапаціліся аб тым, каб гэтых дзяцей паслаць у шкільныя дамы або калоніі. Паставілі партыі і ўрада аб ліквідацыі дзіцячай беспрытульнасці тут не выховаюць.

НОСТЫ ГОД

ДУДУЮЦЬ СТАЛОВУЮ

Пісьмо рэдактара шматтыражкі

Будуўніцтва сталовай пры заводзе «Чырвоны металіст» ў ім Кірава (Віцебск) прыцягнула ўжо шосты год. Спачатку будуўніцтва сталовай праводзіў ЦРБ. Пасля яна перададзена для спецыяльнага заводу. Будуўніцтва шло зусім мала.

Толькі ў гэтым годзе Белметаліст перадаў аб сталовую асп...

СТРАЧАННЫЯ ГАДЗІНЫ

Брыгадзір і старшыня калгаса «Чырвоная зорка», Палернянскага сельсовета (Менскі раён), вечарам 25 ліпеня дагаварыліся, што 26 ліпеня на ўборку жыта пойдзе званая жонка і адна жніярка-самаосілка. Вечар быў зорачны, надвор'е абяцала быць добрым, сонечным.

Аднак, надзеі не збыліся. Падраніцу пашоў дождж. Раніца была пасмурнай, ветранай. Часамі марасіў дробны дожджык. Палівыя работы зражылі адшамі. Калгаснікі і калгасніцы сталі расходзіцца хто куды. А Ольга Пацкевіч і Шырэй Лізавета, па дазволу брыгадзіра і старшыні калгаса, накіраваліся ў Мельск на цэлы дзень.

У поўдзень праяснілася, бліснула сонца, развіліся хмары і ўстаноўвалася добрая пагода. Пазванілі ў колакад. Калгаснікі і калгасніцы сталі збірацца на брыгадны двор. Адсутнасць дзвюх калгасніц, якія пайшлі ў горад, збылася ўсе планы. Брыгадзіру прышлося перастаўляць сілы з аднаго ў другое звяно. На перастаўку сіл было патрачана каля 10 мінут. Дзесяць мінут — час не вялікі, а ў рэзультате гэта азначае вось што. У брыгадзе — 100 працэнтных чалавек. Усе яны сталі і чакалі брыгадзіравага загаду. Значыць было загублена 1.000 мінут, а гэта складае 17 рабочых гадзін аднаго чалавека. Маленькіх гадзін аднаго чалавека.

Жніяркі без зернаўлавіцеляў

Калгас «Чырвоны працаўнік», Клятнянскага сельсовета (Глушкі раён) жне збожжа жніяркамі і сярамі. Як пры машынай, так і ручной ўборцы страты вялікія. Жніяркі працуюць без зернаўлавіцеляў. Калоссе не падрабаецца. На кожным квадратным метры зжатага сярпамі жыта астаецца па 5 каласоў, а пасля машыны не менш 10—12 каласоў. Хоць калоссе і не ўбрана, а каровы ўжо пасуцца на зжатым іржышчы. Зярно гіне. Старшыня калгаса т. Станкевіч ведае пра гэтыя вялікія страты, але нічога не робіць.

Знішчыць кляшча

МАЗЬР. (Нар. «Звязды»). Калашчом 30 ліпеня з абодвух прыгасы Мазырышчынскіх адрэзаў за другім значным пунктам адпраўлена на прыслушанне да маладзёбы і ачапы зад 3 тоны зярна.

кал «пробыв», не прадугледжана брыгадзірам свечасова, у выніку каштавала 17 рабочых гадзін, не лічачы прагула дзвюх калгасніц, які быў зроблен па дазволу старшыні калгаса т. Дрэй.

Прыведзены прыклад набывае асаблівае значэнне. Ён гаворыць аб тым, што ўсе калгаснікі і калгасніцы павінны быць гатовы скарывстаць для ўборкі ўрадкаю кожную мінуту добрага надвор'я.

Першы дзень ўборкі жыта ў гэтым калгасе выявіў і іншы важны момант, не прадугледжаны брыгадзірам і старшыней калгаса.

Жніярка выехала жаць жыта, а праезды не былі пражаты рукамі. Жніяр т. Пракопчык Мацей спыніў коні ў недаўжэнні, што рабіць.

— Прабывайся скрозь жыта! — парайў яму старшыня калгаса тав. Дрэй.

І яшчэ адзін факт выклікае здзіўленне: чаму ў калгасе «Чырвоная зорка», дзе звыш 100 працэнтных калгаснікаў (разам з падлеткамі), дзе звыш 600 гектараў зямлі, дагэтуль працуе адна паліводчая брыгада? Брыгадзіру не пад сілу справіцца з правільнай і свечасовай расстаноўкай сіл, дакладным улікам і кантролем за работаў.

А. МИКУЦКІ.

Паход імя тав. Гікало за лён

НАПЕРАКОР АГРАТЭХНІЦЫ

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды»).

Калгасніцы калгаса імя Бубнова, Булахаўскага сельсовета, Талачынскага раёна, 27 ліпеня першы раз вышлі на церабленне ільну. На ўзгоркавых участках лён добра выспеў, а на самых верхавінах гарушак галоўкі ўжо бражджаць, лісткі асыпаліся да самых галовак. Колер сцябла стаў бурым, лён відавочна пераспявае.

Старшыня калгаса (ён-жа і брыгадзір) Данілін прыёў на ўчастак 20 жанчын. З усіх ванцоў, як ланцугом, ахапілі ільнадерабільшчыцы адзін ўчастак. Распачалі работу. Старшыня наглядае за ходам работы і агітуе:

— Давайце тэмпы, жанчыны, давайце тэмпы! Цяпер такая пара, каб працаваць хутка і многа. Жанчыны ўсміхаюцца і жартаўліва адказваюць старшыні:

— Мы самі сляпым працаваць...

Абступішы пяцігектарны ўчастак, 20 жанчын працуюць 4 дні, а закончаць работу толькі на пятым дні. У гэты час чакае ўборка другі ўчастак у 10 гектараў, які таксама ўжо паспеў. Яго пара выбіраць.

Выбарачным парадкам у калгасе лён не церабілі, чакалі агульнага, масавага паспявання. Цяпер увесь лён паспеў разам і неабходна ўбраць у найкарацейшы тэрмін.

Але ў калгасе работа ідзе марудна. Жанчыны працуюць скопана. Ільнадерабільшчыцы нормы не выконваюць.

Ігнаруюцца і якасць ільнадераблення. Пры выбарцы зямлі лён не сартуюцца па якасці. Вялікі і малы, дробны і буйны лён кладзецца ў адзін сноп.

Намеснік старшыні калгаса па ільну Лузіна Мар'я не арганізоўвае працу жанчын. Яна працуе разам з усімі ільнадерабільшчыцамі і кічы ад іх не розніцца.

Непадалёку ад Лузінай цярэбляць лён нявыпытным калгасніцы Зотава Феня, Лузіна Наця і інш. У іх увесь час не клеіцца работа, іржыць лён з травой, ровнае пустазалле панарае ў сны. Намеснік старшыні калгаса па ільну Лузіна нічога гэтага нібы не бачыць.

Намеснікам старшыні калгаса па ільну Лузіна дзіцяца фармава на пацеры. Праўдзёнае



К беспасадачнаму палёту тав. ЛЕВАНЕУСКАГА, БАЙДУКОВА і ЛЕУЧАНКА па маршруту Масква — Паўночны полюс — Сан-Францыска — НА ЗДЫМКУ: Герой Савецкага Саюза лётчык Сігізмунд Алесандравіч Леванеўскі каля карты пералёту.

(Фото С. ЛАСКУТАВА (Самозфото).)

Аб ходзе выканання плана мясапаставак па Касцюковіцкаму, Барысаўскаму і Клічаўскаму раёнах

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

Заслухаўшы даклад аб ходзе мясапаставак у Касцюковіцкім, Барысаўскім і Клічаўскім раёнах, Савет Народных Камісараў БССР адзначае:

а) Касцюковіцкім раёнам гадавы план мясапаставак на 20 ліпеня па ўсіх сектарах выканан толькі на 48,2 проц., Барысаўскім — на 49,9 проц. і Клічаўскім — на 49,6 проц., замест неабходных на гэты тэрмін 70 проц. гадавога плана. Да спажання нядоімак мінулага года гэтыя раёны амаль не прыступілі.

б) Да гадзга часу мясапастаўкі выконваліся за лік МТФ (Касцюковіцкі раён — МТФ выканалі 89,7 проц. гадавога плана, Барысаўскі — 86,2 проц. і Клічаўскі — 78,3 проц.) пры яўным папушчэнні аднаасобным гаспадаркам і калгасным дварам, аб чым з асаблівай яркасцю сведчыць той факт, што з усіх аднаасобных гаспадарак у Касцюковіцкім раёне не прымаі ўдзелу ў здачы мяса ў першым паўгоддзі 1935 г. 59 проц., і 57 проц. — калгасных двароў.

Такія ганебныя вынікі мясапаставак у гэтых раёнах сведчаць

тав. Баравчыку і Клічаўскага — тав. Дзёйка і Упоўкамзатам гэтых раёнаў да 10 жніўня г. забяспечыць выкананне плана мясапаставак не менш 75 проц. гадавога і спажнаць на гэты час не менш 50 проц. усёй нядоімакі па мясапастаўках за мінулы год. Савет Народных Камісараў абавязвае РВБ ліквідаваць прарывы па мясапастаўках за лік гаспадарак, зусім не прымаі ўдзелу ў здачы мяса.

2. Указаць кіраўніку Белзаготжывёлы тав. Сідараву, што, ведаючы аб прарывах па мясапастаўках у гэтых раёнах, з яго боку не былі прыняты рашучыя меры для ліквідацыі недаацэнчальнага правалу мясапаставак у першым паўгоддзі 1935 года і абавязваць яго камандыраваць у гэтыя раёны аднаасобных работнікаў з тым, каб да 10 жніўня ўмацаваць аператыўны кантроль райкантралямі Заготжывёлы і таскама за іравярнушы работу кіраўнікоў гэтых кантор у сансе магчымасці далейшага астаўлення іх на рабоце.

3. Упоўнаважарчарчому тав. Баравчыку і Клічаўскага да-

Усебеларускае спаборніцтва каласных брыгад

У СКАРОЧАННЫЯ ТЭРМІНЫ

ЛОЕУ. Ледзь расвітала, калі брыгадзір Сяргей Карась вышаў на поле. Непадалёку мільгнулі дзве белыя постаці. Калгасніцы Верабей Ганна і Ульяна вышлі на работу раней за свайго брыгадзіра.

Кожны дзень брыгада Караса павінна ўбраць па 5 гектараў. Фактычна ўбраецца куды больш. У першы дзень ўборкі брыгада зжала 4 гектары. На другі дзень яна ўжо ўбрала 8 гектараў жыта.

Індывідуальная адзельшчына ўведзена на ўсіх работах. За першыя 3 дні ўборкі ў брыгадзе не было ні аднаго вынадку паломкі машыны і спазнення на работу. Выпрацоўка двух працадзён за адзін рабочы дзень стала звычайнай справай. Добра працуе машыніст Верамеенна, рэгулярна перавыконваюць нормы. Жніяркі працуюць з зернаўлавіцелямі. Збожжа звязваецца ў снапы. Хутка пасля пачатку жніва пачалася і маладзба, збожжапастаўкі.

Вызначаны праўленнем план ўборкі каласавых за 11 дзён, брыгадзір Карась мяркуе значна скараціць.

Г. КАГАН. Р. КАНАВАЛЕНКА.

ГІГАНЦКІ САД

Лопшыца 1-я жывецца ў 5 кілометрах ад Менска. На 360 гектарах раскіданася вопытныя палі плодзаталнай і пчаларнай станцыі, вопытныя сады і выхавальнікі, плантацыі маліны, смародніны, агрэсту. У Лопшыцы сабраны 2.600 сартоў (амаль сусветная калекцыя), у тым ліку сто сартоў выведзеных В. І. Мічурным. Над усімі гэтымі сартамі выдуюцца навуковыя даследаванні ва ўмовах БССР. Вывучаны і правяраюцца 900 сартоў яблыні, 200—групы, 400 — вішні і чаршні, 237 — слівы, 90 — маліны, 90 — смародніны, 47 — суніцы і клубнікі, 20 — агрэсту, 71 — вінаград у 20 сартоў іных раслін (равень, акіянія і інш.).

У дамах і будынках вінакурнага заводу былога памешчыка Любаньскага ў новабудаваных карпусах размяшчаны лабараторныя станцыі, вопытна-вучэбная фабрыка — «тэхваробка» — па перапрацоўцы пладоў, ягд і гародніны, а таксама спецыяльныя сель-

Лісьмо рэдактара шматтыражкі

будуіцца сталовай пры заво- Чырвоны металіст» імя Кіра- (Беларусь) прызначае ўжо шло- Спачатку будуіцца ста- праводу ПРК. Пасля гэта перадапа для асвятлення за- Будуіцца ішо вусім ма-

ы і гэтым годзе Белметала- успомніў аб сталовым, асі- шы для будуіцца 100 руб. Але гэта толькі на па- Фондзіца асвятлення 20 руб. У другім квартале за- прымаў толькі 10 тыс. руб., рэпці—нічога.

на ішоа сродкаў, каб пра- будуіцца. Белметала- не паклапаціўся аб фондзі- нічых матэрыялаў. Навісла паграва прыбу будуіцца. ПІМІШЭІН.

НАМ ПІШУЦЬ

на Капыльскай МТС.—шпа прамішлі, — ёсць кніжы кіёс. на двух месяцаў кіёс закр- ныма загадчы Лешціца пера- на другую работу. У у МТС і агітфургоа. Але праз разломаны і жыць пад гэтым небам. Будуіцца МТС на гэта не чае ўвагі.

менш 10—12 казасоў. Хоць ка- лоссе і не ўбрана, а каровы ўжо пасуцца на зжатым іржышчы. Зярыё гіне. Старшыня калгаса т. Станкевіч ведае пра гэтыя вылі- кіяя спраты, але нічога не робіць.

У калгасе імя Будзёнага (стар- шыня т. Малаковіч) зжата 6 гек- тараў наспелага жыта. Аграном ЖЫЛІНСКІ.

Знішчыць кляшча

МАЗЬР. (Кар. «Звязды»). Кал- гасы Мазыршчыны адны за другім прыступалі да маладзбы і шпачы хлеба дзяржаве. Каліжарышчымі і мазырскім складамі Заготзярно прынята ўжо каля 6 тон зярна новага ўрадкаю. Лічба гэта жаг- ла-б быць патроена, калі-б мазыр- скае раёнае кіраўніцтва загадае мабілізаваа сябе і калгасы на барацьбу з кляшчом. Номны дзень па 2—3 тоны зярна адпраўлюцца з прыёмных пунктаў назад толь- кі таму, што жно заражана кляш- чом.

27 ліпеня калгас «Чырвоная Була», Дудзіцкага сельсовета, пры- веа па каліжарышчым склад 1.300 кілограмаў зярна. Усё жно аказа- лася заражана кляшчом. 28 ліпеня мазырскі склад не прыняў па той-жа прычыне ад калгаса імя Калініна, Дубікаўскага сельсовета 1.011 кгр. зярна і ад калгаса «Праўда», Пруджаўскага сель- совета 843 кілограмы. 29 ліпеня каліжарышчым склад не прыняў 842 кілограмы зярна, заражанага кля-

шчом. 30 ліпеня з абодвух прыё- мных пунктаў адпраўлена на- зад 3 тоны зярна.

Асноўная прычына заражэння кляшчом зярна новага ўрадкаю ў калгасах прычына ў надбайных і бязадказных адносінах раёнаага кіраўніцтва і многіх праўленнаў калгасаў, неўжыванні прафілак- тычных мер барацьбы са свірна- вымі шпродзікамі. Справа ў тым, што дэзінфекцыя калгасных токаў, свірнаў і асабліва кляшчоў у Ма- зырскім раёне праводзіна зьомім дренна. Райком партыі і райвы- канком абмежаваліся пасылкай сельсоветам і калгасам пісьмовых дырэктыв і не арганізавалі пра- веркі гатоўнасці калгасных свірнаў і токаў для прыёму зярна і не прыцягнулі да праверкі спецы- ялістаў канторы Заготзярно, рай- земадзела і МТС. Нават зараз, калі масовае заражэнне кляшчом у наўнасці, райком і райвыканком масавай праверкі складаў і гум- наў таксама не арганізавалі.

Р. ФАЛОУ.

на меснікі старшыня калгаса па ільну Лузіна Мар'я не аргані- зовае праду жанчы. Яна прадуе разам з усімі ільноперабільчыца- мі і нічым ад іх не розніцца.

Непадалёку ад Лузінай пера- біць лён нявопытныя калгасніцы Зотава Феня, Лузіна Каця і інш. У іх увесё час не кляшча работа, ірвуд лён з травой, рознае пуста- зельле пападае ў снапы. Намеснік старшыні калгаса па ільну Лузі- на нічога гэтага нібы не бачыць.

Намеснікам старшыні калгаса па ільну Лузіна лічыцца фар- мальна, на паперы. Праўленне калгаса прадставіла ёй гэту па- саду ў парадку ганаровай нагузкі, працадзён ёй не налічвае ды ніхто ёй не дапамагае.

Усім ільноперабільчыцам пра- адні за работу на ўборцы ільну налічваюцца няправільна. За вы- кананне нормы 0,09 гектара стар- шыня калгаса Давілін запісвае 1,25 працадзён, замест двух пра- цадзён.

У калгасе «Совецкая Беларусь» таксама лён пры перабліні не сартуюцца і намеснік старшыні калгаса па ільну Курпрынава Хрысціна не займаецца сваёй справай.

Прымацаваны да гэтых калгас- аў аграном МТС Сьмяоў, агледзеўшы ўчасткі, не заўважыў, што апрахніна ільноўборкі груба па- рушаецца, лён пераспявае, а ра- бочая сіла расстаўлена няправіль- на.

М. РАШЫЦЯ.

неабходнасць выканання планаў дарожных работ. і таму насель- ніцтва сельсовета дужна ўваж- на справу.

У сельсавеце своечасова былі загадоўлены і вывезены матэры- ялы для будуіцца дарог. Гэты план пабудовы новай дарогі быў поў- насцю выканан, пабудавана 13 новых мастоў, адрамантавана 12 кілометраў дарог, зроблена пасадка дрэў на дарогах на адлегласці 9 кілометраў. У сельсавеце ўстаноў- лен такі парадак—кожны калгас адказвае за ўзорнае ўтрыманне пэўнага ўчастка шляхоў.

У Магілёўскім раёне, раней чым пачаць будуіцца дарог, узяліся за падрыхтоўку кадраў. Прайшлі курс вучобы 22 дарож- ныя арганізатары і 26 калгасных брыгадыраў. Пасля таго былі арганізаваны 130 калгасных брыгад з 1.100 актывістамі-будуіцкамі. 22 сельсоветы і секцыі Магілёў- скага раёна спаборнічаюць на леп- шае правядзенне конкурса па буд- аўніцтву добрых шляхоў.

Набліжаецца да сканчэння пла- на дарожных работ Языльскі сель- совет. Старадарожскага раёна. Старшыня дарожнай секцыі сель- совета тав. Крывуленя сумесна з культсекцыяй сельсовета правёў гутаркі сярод насельніцтва аб да- рожным будаўніцтве. Пры дапамо- же членаў растлумачылі калгаснікам і працоўным аднаасобнікам усю

газет, выпускаюцца штодзённым газетам, у якіх адзначаецца ход спаборніцтва на лепшае выканан- не планаў.

Чароўскі сельсовет лічыцца ад- ным з лепшых у Чашніцкім раёне па будуіцтву дарог. Гэты сель- совет скончыў свой план будуі- нцтва яшчэ 14 чэрвеня. 7 кіло- метраў дарог прыведзены ў най- лепшы парадак. Сіламі грамад- скаці рамантуюцца вуліцы вёсак. У Чароўскім сельсавеце старшыня дарожнай секцыі тав. Бізюк за кожным членам секцыі замацаваў пэўны ўчастак дарогі. Гэтыя таварышч, адчуўшы адказнасць за работу, згуртавалі вакол сябе кал- гаснікаў і працоўных аднаасобні- каў, растлумачылі значэнне свое- часовага працоўнага ўдзелу іх у будаўніцтве дарог, неабходнасці высокакаснага будаўніцтва. Для таго, каб перадаць вопыт лепшых, дарожная секцыя праводзіла вы- язнны пасаджэнні ў калгасах і насельных пунктах аднаасобнікаў.

Вопыт перадавых сельсоветаў паказвае, што там, дзе за справу па-большэвіцку ўзяліся, там, дзе адолелі згубтаваць актыў, там планы дарожнага будаўніцтва не толькі своечасова і высокакасна выкананы, але і арганізаваа доб- ры пастаянны догляд за шляхамі. Вопыт перадавых павінны выка- рыстаць усе раёны і сельсоветы БССР.

Б.

Светы БССР у барацьбе за добрыя дарогі

СР, у мінулым краіна ко- зных працтаў, непрахадных т, стала краінай узорных, турных дарог. Бездарожныя, бя як стрэлы ліній шпашы, ліжаныя дрэвамі, кветкамі, ска- амі — заслужаны гонар рес- піцікі, гонар совецкіх людзей, пер мясцовых партыйных арга- ній і советаў.

ублена вельмі многа, але ра- дадзёка яшчэ не скончана. у па гэтай БССР энергічна пра- каецца будаўніцтва дарог. і каля заслуга ў гэтым нізавым наў совецкай улады — сель- таў, іх дарожных секцыяў, якія елі згуртаваць вакол гэтай вы тысячы энтузіястаў-акты- аў. оветы 87 раёнаў БССР слабор- оць на званне перадавога па імнаму будаўніцтву. ось Жыткавіцкі раён. Ён трэ- од адным з першых заканчвае граму дарожных работ. Сель- твы, пры штодзённым кіраў- нстве і дапамозе раённых аргані- аў, ужо 20 чэрвеня выканалі гадавы план дарожнага бу- ніцтва. У раёне не толькі ство- ны новыя грунтовыя дарогі, ўпершыню ў БССР тут закон- чыўся таксама будаўніцтва дарогі з асі-

навай шашні (кавалкаў асіны). Непазрэдна дарожнымі справам, з пункту погляду мабілізацыі со- вецкай грамадскасці, займаецца раённая штаб. Ён некалькі раз сьлікаў секцыі для праверкі ходу работы і абмену вопытам, ён арганізаваў велатрабег, уездальнікі якога правалі 25 збётаў па раёну, прысвечаных дарожным справам. Важна тое, што ў Жыткавіцкім раёне зразумелі неабходнасць уваж- лівага, культурнага догляду да- рог. Яны абстаўлены кілометра- вымі знакамі, а масты і тумбы пабелены.

У перадавым па дарожных спра- вах раёне на першым месцы ста- іць старшыня Беляўскага сельсо- вета тав. Догаля. Ён па-большэ- віцку амагаецца за добрыя шля- хі, добра ведае становішча ўчаст- каў, дапамагае тым, хто мае пат- рэбу ў парадзе і ўказанні. Тав. Догаля першым у раёне — з 5 чэрвеня — скончыў свой план да- рожных работ.

У Аршанскім раёне добра веда- юць удзельніка ўсебеларускага спаборніцтва советаў старшыню Кудзеўскага сельсовета тав. Мя- жуева. Сельсовет і яго дарожная секцыя растлумачылі калгаснікам і працоўным аднаасобнікам усю

неабходнасць выканання планаў дарожных работ.

той-жа час, каб дыкчылі былі зомкавала індэўітам у Уаг-Уаг. Воск чаму Лаваль прапашуе, каб совет сабраўся заўтра ў 7 гадзін вечара на публічнае пасяджэнне і каб да гэтага ўсе дэлегацыі і асабліва прадстаўнікі Францыі і Англіі, як найбольш задкаўленыя ў дачыненні, заняліся пошукамі фармулёўкі.

Прадстаўнікі Аб'яднанага Італіі наўтарышны свае агаворкі, далучыліся да прапановы Лавалі.

Тав. Літвінаў канстатаваў, што члены савета згодны з прапановай Лавалі і абвясціў пасяджэнне закрытым.

Пасля закрытага пасяджэння савета адбылося прыватнае нарада Літвінава, Ідэна і Лавалі, якая прытулася звыш гадзіны. Як думаюць, абмяркоўваліся магчымыя фармулёўкі для вырашэння пытання, якія будуць прапанаваны бакам. У выпадку прыняцця гэтых прапаноў сесія зможа заўтра-ж закрыцца.

водле слоў «Рэйхсшпел» дачыны на тое, што на лонданскім неаралігічным кангрэсе найбольш поўна прадстаўлена так званая «венская школа неаралігістаў», усю агульную ўвагу кангрэса прыкова на да акад. Паўлава і яго работ.

«Другі дзень, — піша карэспандэнт, — прайшоў поўнасьцю пад зычлівым даглядам Паўлава. На аснове багатага матэрыялу, атрыманнага ў выніку эксперыменту Паўлава далажыў аб сваіх даследаваннях, якія кідаюць яркае святло на арганічную абумоўленасць перовых і поліхрыхных працэсаў. Паўлаў упарта змагаўся супроць псіха-аналіза. Сапраўды дзіўна, як гэты 86-гадовы даследчык, які мае такія велізарныя поспехі ў сваіх навуковых даследаваннях, едзе з Ленінграда ў Лондан, каб асабіста пераконваць свет навуковых дзеячоў і практыкаў у галіне неаралігіі ў правільнасці сваіх навуковых выпуканняў. Гэта пасадка выклікала захапленне нават у звычайна халодных англічан».

цяжна-соцыялістам, што «Сталін» шлем» карыстаецца палітриманнем з боку пэўных капіталістычных колаў.

З'ЕЗД «ЛЕГІЁНА МЛОДЫХ»

ВАРШАВА, 1 жніўня. (БЕЛТА). На днях у ваколіцах Глыні адбыўся з'езд арганізацыі моладзі «Легіён млодых». Абармаўвалася прапанова аднаго з заснавальнікаў «Легіёна млодых», быўшага прэм'ера Біндзевіча, аб сакарэспунсуку гэтай арганізацыі. Наперакор чаканым дзруку, з'езд не падначаліўся патрабаванню сваіх былых апекуноў з урадавага блока. Большасцю галасоў прынята рэзалюцыя аб захаванні «Легіёна млодых». Галоўным камендантам «Легіёна млодых» выбран ранейшы кіраўнік «Легіёна» — Бельскі.

займе ўдзельнічаў прадстаўнікі 35 рэспублік, краўдз абласцей. Зафіксаван рад тэхнічных дасягненняў юных прыяцеляў Аўтадора ў згатаўленні дзіўных педальных і маторных машын.

ЦС Аўтадора рашыў адварыць ім мясцовы аўтадораўскі арганізацыйны спецыяльны аддзяленні па снабжэнню лабараторый, гуртовай і адзінчак — юных прыяцеляў Аўтадора — матэрыяламі для работы, інструментамі, нагляднымі дапаможнікамі, тэхнічнай і метадычнай літаратурай.

ПАПРАУНА БЕЛТА

У наведанні ТАСС аб катастрофе з падводнай лодкай «Б-3», змешчаным у «Звяздзе» за 1 жніўня, у пералічэнні прозвішчаў загінуўшых № 46 трэба чытаць так: «Рамашын Іван Феафанавіч».

гу аэраклуба: — Заланне вытанана.

Сёння на аэрадроме звычайны будні дзень вучобы нескіх маладых парашуцістаў.

ПАМ'ЯЦІ С. М. КІРАВА

Совецкія кампазітары БССР — Алалаў, Цімоці, Любан, Турашкова і інш. напісалі 14 музычных твораў, прысвечаных пам'яці Сяргея Міронавіча Кірава. Усе гэтыя творы ўваходзяць у спецыяльны зборнік «Музычны помнік С. М. Кіраву ад кампазітараў Беларусі». Зборнік знаходзіцца ў нота-друкарні і выйдзе ў свет у бліжэйшы час.

Каманда паходу Менск — Херсон прыбыла ў Кіеў

Кіеў, 2 жніўня. (Спец. нар. «Звязды»). Каманда, якая робіць лодачны паход Менск — Херсон учора прыбыла ў Кіеў. Тут затрымаемся на тры дні. Адпачываем. Знаёмімся са сталіцай брацкай УССР. ЛОСЕУ.

парашуціста і палётнага манера. Не сёння, дык заўтра яны павіны паць рады ванавачаў паветра.

ЯН. ПАУЛОУСКІ.

Адназдзены калгасны дом адпачынку

ВАРШАВА, 2 жніўня. (Нар. «Звязды»). Калгас «Малы соцыялізм» пабудоваў у былым кулацкім памяшканні ўласны адназдзены дом адпачынку. У выхадныя дні ударнікі-калгаснікі адпачываюць тут з сям'ямі.

сутага калгасна.

Паведамленні

Парэбмет за № 1802902, выдана Менскай партарганізацыяй на імя Войска Івана Прысмавіча ўкрадзены, лічыць несапраўдным. Парэбмет за № 1802902, выдана Палацкай партарганізацыяй на імя Вікава Івана Філаравіча ўкрадзены, лічыць несапраўдным. Парэбмет за № 1617948, выдана Тураўскім райкомом КП(б)У на імя Уладзіслава Спранана Костыяка ўкрадзены, лічыць несапраўдным. Парэбмет за № 2686900, выдана партарганізацыяй 39 стралковай палка на імя Худобна Куяна Ігнаціча, як украдзены, лічыць несапраўдным. Кандыдацкую карту за № 1000 выданую партарганізацыяй ДП на імя Дзідыховскай Рызы Ігнатэны, як украдзены, лічыць непраўднай. Сакратар Менскага КП(б)У ХАДАСЕВІЧ. Адажны рэдактар Н. СТЭРНА.

ПАМ'ЯТКА ЯНЕ ВЛТ-1

Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета

Сёння, 3 жніўня,

ОПЕРА КНЯЗЬ ІГАР

у 4 дзеях. Музыча Баралава. Пачатак у 8 гадзін 30 хвілін. Білеты ў рабочай касе з 11 да 21 і з 4 да 6 гадзін. Прымяюцца зніжкі на калектыўныя паходы (се сіджкі й).

Гукавы мастацкі фільм «КІНО-ТЭАТР «ПРЛЕТАРЫЙ»»

Гукавы мастацкі фільм «ТРЫ ТАВАРЫШЫ»

Гукавы мастацкі фільм «ПЕСНЯ АБ ШЧАСЦІ»

Дзіцячы кіно-тэатр (памяшо. кіно ПРЛЕТАРЫЙ)

Дзіцячы кіно-тэатр (памяшо. кіно ПРЛЕТАРЫЙ)

Замежны фільм «СПАРТАК»

Дзяўчына з цырка

Менскі дзяржаўны будаўнічы тэхнікум

(былы політэхнікум)

ПАВЕДАМЛЯЕ ПАСТУПАЮЧЫХ, ШТО ІСПЫТЫ Пачнуцца 10 жніўня гэтага года ў 9 гадзін раніцы.

Пасяджэнне прыёмнага камісіі аб допуску да іспытаў паслана поштай кожнаму пасупаючому п'ясобну.

Падпішыцеся на газету «ЗВЯЗДА» на верасень.

3-ТЫ ЦЫКЛ ПРАГРАМЫ

ЯКА ВССР („УПЭМІ“) **ДЗЯРЖЦЫРК** (свад. Профінтэрна) тэ.з. 34-171.

3, 4, 8, 6 і 7 жніўня

новы склад трупы | 10-ных нумароў 10 —

Гастролі наездніка Паўла ЕСІКОЎСНАГА

гоунавая зода 4 — наезднікі — 4 П. ЕС ІКОЎСКІ, Ізабела, Людміла, Осман-Бэн Адавінныя трупы. Прытожа: віховішча.

2 СТЕПЛО 2 Сілавныя апрабаты.	2 — БЛЮМІНГ — 2 лепшыя снайперы.	Трыб — Юганы — трыб апрабатычны знод
4 — ЗРЛАНІ 4 — трук пад купранем амра.	Еўрапейскі артыст эвалібрастыка і мавігл- раванне.	Артыст ніскавой эстрады
СА ЛІМ Шорскі артыст лепшы вытыводыст.	2 — НА ІМ — 2 эвалібрастычны акт.	Пётр Угрумаў юнар, сямтра, фельетоні, куплеты.

Трыб — Рафаэль — Трыб
вышэйшы д сэгнени ў вобласц
Беларс.

Анна Южына
з не групай драграванні
к о н о й.

рад іншых нумароў.

Пачатак роўна | Дзєці да 16 год | Білеты прадаюцца ў рабочай ка-
у 9 гадзін | на вачерніа па- | сє з 11 да 2 г. і ад 4 да 6 г. У касє
кзы не дапускаюцца амрка ад 12 да 2 і ад 6 г. веч.

Усесаюзнаы інстытут павышэння кваліфікацыі спецыялістаў сельскай гаспадаркі і завочнага навування.

Беларускае завочнае аддзяленне пры Беларускім (Горацкім) сельскагаспадарчым інстытуце

ПРАВІДЗІЦЬ ПРЫЁМ СТУДЭНТАУ

на аддзяленне ВНУ і востарата. Аддзяленне рыхтуе агроному-маласоуду і востаратку вышэйшай кваліфікацыі.

Тэрмін навування 4 гады 6 месяцаў, а на экотэрнаце да 2 год.

Прыём на курсы павышэння кваліфікацыі у галіне жывёлагадоўлі і палыводства — спецыялістаў се зовай гаспадаркі з вышэйшай і сярэдняй адукацыяй. Тэрмін навування 7—10 ме-
сєцаў. Прыём праводзіцца круглы год, а залічэнні тры разы ў год 1-1; 1-III; 1-X.

Правілы прыёму вясмаларца на атрыманні 40 кап. пач-
товых марак.

Адрас: ВССР, г. Горкі, сельскагаспадарчы інстытут, за-
вочнае аддзяленне.

Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі — Сектар Книгагандля

Адрэса падпісных выданняў беларускага аддзялення «КОГІЗ» РСФСР

А Д К Р Ы Т

ПРЫЁМ ПАДПІСКІ на поўны збор твораў

М. ГОРКАГА

НА БЕЛАРУСНАЙ МОСЕ (выданне ДВВ).

Збор твораў М ГОРКАГА — выпускаецца 25 томаў у 15 кніжках X.

Збор твораў М. ГОРКАГА — будзе надрукаван на добрай паперы і ў календарным пераплэце.

Збор твораў М. ГОРКАГА — будзе закончан выпускам у 1937 годзе.

Да канца 1935 г. выйдзе 5 томаў.

Кошт кожнай кніжкі 6 р. 50 кап.

УМОВЫ ПАДПІСКІ: Пры падпіску ўносіцца задатчак сумы 6 руб. 50 кап., якая пагашаецца пры вышлім апошняга тома, астатнія кніжкі высылаюцца накладні й платой.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: канторай падпісных выданняў Беларускага аддзялення «КОГІЗ» РСФСР, МЕНСК, Савецкая, 41, тэл. 23-709, усеімі аддзяленнямі, кігарніямі і кібкэамі «КОГІЗ» РСФСР і Дзяржвыдавецтвам Беларусі, а таксама ўпаўнаважанымі «КОГІЗ» а, якія маюць адпаведныя пасведчэнні на права пераёму падпіскі.

Тыраж выдання твораў М. ГОРКАГА абмежаван і распаўсюджваецца выключна па папярэдняй падпісцы.

Менскі гарадскі совет даводзіць да ведама арганізацый, устаноў і ўсіх грамадзян, што з 2 жніўня г. г. у помешканні гарадскага — пашт. № 11 (II паверх) — арганізавана

ВЫСТАВКА ПРЭКТНЫХ МАТЭРЫЯЛАУ

па планіроўцы гор. Менска для шырокага прагляду пролетарскай грамадакасці.

Выстаўка адкрыта штодзённа з 6 да 10 г. веч.

Менскі гарадскі совет.

МЕНГАРТОП ПАВЕДАМЛЯЕ, ШТО з 1 жніўня 1935 года пачынаецца

АБМЕН ПАЛІУНЫХ КНІЖАК на новыя

Абмен праводзіцца праз ЖАКТы і домкіраўніцтва. Спампаваны, якія маюць у прыватных дамах абмяняваюць кніжкі непасрэдна ў гартоне.

Пры абмене паліўных кніжак неабходна прадставіць старую паліўную кніжку, дэмавую кніжку і пажарную кніжку.

Абмен паліўных кніжак праводзіцца ў наступным парадку:

з 1 па 5 жніўня прамываючы на вуліцах з названі на літары А, Б, В, Г, Д. Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ш, Ф, Ж, Я.

з 7 па 11 жніўня — на літары Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ш, Ф, Ж, Я.

з 13 па 17 жніўня — на літары Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ш, Ф, Ж, Я.

з 19 па 23 жніўня — на літары Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ш, Ф, Ж, Я.

з 25 па 29 жніўня — на літары Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ш, Ф, Ж, Я.

Абмен паліўных кніжак установам праводзіцца з 1 жніўня. ВОДПУСК ДРОУ ПА СТАРЫХ КНІЖКАХ з 1 жніўня СПЫНЯЕЦЦА.

Абмен кніжак пр праводзіцца ў помешканні ГАРТОПА — у.я. КВІЛІНІНА, 1, з 5 да 10 гадз. веч. а.

Даводзі па тэл. 25—785

МЕНГАРТОП

Наезд Сіро інскага раёна «бавішчае грамадскае ганьбаванне гр. Іванову Івану Алексеевічу, згодна п'ягавар, суда ад 3 ліпеня 1935 г. па 51 арт. КК.

Згублена «круглае пачынае калянае Мае Т. Савоніцкага раёна. Лічыць не сапраўднай».